

ния. Что сразу же отразилось на ее облике. И, будем надеяться, принесет положительные плоды.

К сожалению, отсутствие серьезной материальной базы усложняет подготовку секретарских работников на кафедре периодической печати. На факультете пока нет настольно-издательского комплекса, чтобы создавать учебные газеты. Мы готовим специалистов широкого профиля, обладающих знаниями письма, литературного, художественного и технического редактирования, они становятся специалистами в области газетного дизайна, компьютерной верстки, маркетинга, но мы теряем целую школу подготовки секретарских работников. Наши выпускники успешно защищают дипломные работы по секретарской специфике, но это не гарантирует им пути в большую науку без серьезной практики.

Наталя Нарынкевіч  
Беларускі дзяржаўны універсітэт

## **ПРАФЕСІЙНЫЯ ВЕДЫ АЎТАРА ЯК АСНОВА ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТВОРА**

У беларускай мастацкай публіцыстыцы не шмат аўтараў, творчай дзеянасці якіх папярэднічала праца ў сферы, не звязанай з літаратурай і журналістыкай. Хутчэй наадварот, менавіта журналісцкая дзеянасць вымагае глыбокага пранікнення ў туго ці іншую праблематыку, авалодвання навуковай тэрміналогіяй і спецыяльнымі ведамі.

Разам з тым нельга не пагадзіцца з думкай, што прафесіянальнае майстэрства журналіста ў пэўнай галіне дапамагае напісанню абронтуваных праблемных артыкулаў. Спалучэнне ў асобе аўтара дасведчанасці навукоўца і вопыту публіцыста ўзбагачае змест твораў, спрыяе іх актуальнасці, выклікае цікавасць чытацкай аўдыторыі і, як вынік, атрымлівае грамадскі рэзананс. Яскравым прыкладам гэтага можа служыць творчасць Ігната Дуброўскага, аднаго з найбольш вядомых практыкаў і тэарэтыкаў айчынай публіцыстыкі.

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, ён шмат гадоў працаваў у Інстытуце эканомікі АН БССР, займаючыся праблемамі беларускай меліярацыі, што знайшло адлюстраванне і ў яго публіцыстычнай творчасці. Навуковая аснова дакументальных твораў І. Дуброўскага – якасна новая прыкмета беларускай публіцыстыкі другой паловы дваццатага стагоддзя. Калі першыя кнігі нарываў былі прысвечаныя ў асноўным перадавым калга-

сам, працэсу ўзбуінення пасляваеных вясковых гаспадараў, вопыту кіраўнікоў, праблеме стылю кіравання сельскай гаспадаркай (“Зямныя вузлы”, “Да долі чалавечай”), то ў канцы 1970-х – пачатку 1980-х гадоў цэнтральны тэмай у творчасці публіцыста становіцца асушэнне Палесся. Аўтар глыбока, комплексна даследуе асаблівасці меліярацыйнага працэсу на Беларусі, для яго харктэрна напісанне твораў не па гарачых слідах падзеі, але асэнсаванне пэўнага перыяду дзеянасці вучоных і практикаў гэтай сферы, засяроджванне ўвагі на галоўных аспектах праблемы. На працягу шматлікіх гадоў сустрэкаючыся са спецыялістамі, публіцыст актыўна выкарыстоўвае тэрміналогію, паглыбляе ўласныя веды. У кнізе Дуброўскага-публіцыста “Гамоніць Палессе” (1977) абагульнены вопыт да-следчай працы Дуброўскага-вучонага амаль за паўстагодзе.

Большасць яго нарысаў хранікальныя не толькі па форме, але і па змесце, творы часта падобныя на дакументальныя аповесці, у якіх аўтар імкнецца як мага больш поўна адлюстраваць набыткі і супярэчнасці сваёй эпохі.

I. Дуброўскі закранае ў сваіх творах пытанні развіцця НТР і захавання прыроды. Ён выступае не толькі як уласна публіцыст, але і як крытык. Напрыканцы 1970-х гадоў I. Дуброўскі аналізуе нарысы, прысвеченныя праблемам аховы прыроды: “Наша дзяржава робіць шмат для захавання ў чысціні прыроднага асяроддзя. Але сёння страшнейшай пагрозай прыродзе выступае не прамысловасць з яе шкоднымі адходамі, а цывілізаваны абывацель” (“ЛіМ”, 18.11.77, “Не толькі разведка, але і бой”). Дасягнуць гарманічнага сусідавання прагрэсу цывілізацыі і натуральнага асяроддзя, на яго думку, магчыма толькі дзякуючы клапатлівасці і дбайнасці чалавека-гаспадара на зямлі. I. Дуброўскага ў пэўным сэнсе можна лічыць адным з пачынальнікаў экалагічнай праблематыкі ў беларускай публіцыстыцы.

Калі вясковая, а пазней і звязаная з ёй экалагічнай праблематыка заўсёды быў магістральнымі ў айчыннай публіцыстыцы, то вытворчая тэма зноў выходзіць на першы план у 1970-х – пачатку 1980-х гадоў (першы ўсплеск цікавасці журналістаў да яе прыйшоўся на 1930-я гады, але ў той перыяд падыход да раскрыцця праблем рабочага чалавека быў у большасці выпадкаў фармальным, што адмоўна адбівалася на агульнай якасці твораў). Яскравым нарысістам гэтага накірунку стаў Валянцін Мыслівец. Шэсць гадоў адпрацаваўшы на Мінскім аўтамабільным заводзе, першую сталую кнігу (“Мае заводчыкі”, 1969) ён прысвяціў менавіта сваім былым калегам. Аўтар стараеца ўнікнуў у клопаты і цяжкасці рабочых, не абыходзіць увагай ні дырэктара, ні простага токара або фрэзероўшчыка, яму аднолькава цікавыя погляды на праблему з розных, часам супрацьлеглых пазіцый.

В. Мыслівец перакрыжоўвае ў нарысах часавыя планы, асабістасе і калектыўнае жыццё сваіх герояў, аднак гэтая стракатасць не заўсёды на карысць чытацкаму ўспрыманню. Аўтар часта імкненца выхапіць пэўны момант у жыцці працоўнага калектыву, не клапоцячыся пра тое, каб паказаць праблему ў развіцці. Іншы раз герой нарысаў па сюжету не вельмі звязаныя паміж сабой, іх жыццёвія гісторыі падаюцца паасобку, аб'яднаныя, здаецца, толькі самім аўтарам, назіранні якога таксама даволі разрозненія. Стыль яго твораўчаста нагадвае рэпартажы, партрэты герояў хутчэй уяўляюць сабой толькі іх накіды, якія не заўсёды стасуюцца да галоўнай ідэі твора.

Магчыма, гэта звязана са спецыфікай самой вытворчай тэмы. У творах, прысвечаных пчалярству, якія з'яўляюцца другім накірункам нарысістыкі В. Мысліўца, аўтар раскрываеца па-іншаму. Дэталёвае веданне працэсу і праблем гэтай галіны, імкненне да ўпарадкаванасці на ўласным падворку і ў межах усёй рэспублікі, жаданне выхаваць у чытачоў пачуццё гаспадара на зямлі, выкарыстанне спецыяльнай літаратуры і статыстычных дадзеных тут дапаўняюцца цікавымі партрэтамі герояў – аднавяскойцаў аўтара, уласнымі ўспамінамі пра ваеннае дзяяцінства. Кнігі “Крылаты канвеер” і “Скрыль мёду” нарадзіліся менавіта таму, што сам В. Мыслівец усур'ёз займаецца пчалярствам. Вывучаючы вопыт калег з усёй рэспублікі і нават Саюза, публіцыст вызначае і праблемы, характэрныя для пчалярства ўвогуле: няўважлівасць да лекавых магчымасцей праполісу, атручванне пчол расліннымі ядахімікатамі. Тут аўтар знаходзіцца ў сваёй стыхіі, і таму старонкі нарысаў чытаюцца з цікавасцю і захапленнем.

Даволі рэдкім жанрам у беларускай публіцыстыцы з'яўляецца наукоўы нарыс. Значны ўклад у яго развіццё зрабіў на пачатку сваёй публіцыстычнай дзейнасці Васіль Якавенка, які да гэтага працаўваў у геалагічных экспедыцыях. Уплыў папярэдняй прафесіі яскрава адчуваецца ў цыкле наукоўа-папулярных нарысаў “Пробны камень” (1974). У цікавай форме, не загруваючы твор лішнім лічбамі, журналіст распавядае пра гісторыю беларускай геалагічнай науку, узгадвае вядомых вучоных, якія займаліся пасля вайны даследаваннямі карысных выкапняў у розных рэгіёнах Беларусі, разважае над перспектывамі развіцця айчыннай геалогіі. Нарысы характарызуюцца дынамізмам, аўтар спалучае энцыклапедычныя звесткі і ўласныи вопыт, што, несумненна, узбагачае наукоўы нарыс, звычайна пазбаўлены эмасыянальнай афарбоўкі.

Сучасная журналістыка, з аднаго боку, вызначаеца імкненнем да найбольшай інфармацыйнай насычанасці, з другога – ёю не заўсёды

займаюца аўтары-прафесіяналы, што часам адмоўна ўплывае і на якасць твора, і, як вынік, на яго ўспрынняце аўдыторыяй. Вопыт папярэдніх пакаленняў у асобах і творчасці яркіх публіцыстаў мінульых гадоў, такіх, як І. Дуброўскі, В. Якавенка, В. Мыслівец, несумненна, узбагачае сучасныя ўяўленні аб стварэнні праблемнай публіцыстыкі.

**Ірадж Растегар**  
**Журнал “Тавана” (Іран)**

## **ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОЛОНКИ РЕДАКТОРА**

*В тезисах рассматриваются функции и особенности структуры колонки редактора в СМИ, форма и стиль ее подачи, а так же роль колонки редактора в отражении редакционной политики современного периодического издания.*

*The article examines functions and peculiarities of editor's column structure in mass-media, form and style of its presentation, as well as the role of editor's column in reflecting editorial policy of modern periodical.*

Колонка редактора является одним из важнейших способов выражения позиции руководства газеты, издательства, редакционного коллектива. Она содержит размышления редактора по определенной государственной, правовой, национальной, общественной проблеме, размещается на одной из первых страниц в определенном месте и выходит под рубрикой «от редактора», «колонка редактора».

Любой материал по способу представления относится к одной из трех групп: простые информационные статьи; фантастические, фактические и описательные статьи; исследовательские, статистические, научные и документальные статьи. Колонка редактора относится к простым информационным статьям.

Форма и стиль подачи материала колонки редактора зависят от вида издания, его целей, читательской аудитории, редакционного коллектива. Газета создает собственный яркий, присущий только ей стиль, который безошибочно узнается читателем, и в этой узнаваемости большое значение имеет последовательность, сбалансированность и скоординированность между такими категориями, как *сущность СМИ, цель, адресат, редакция*.

Воздействие материала колонки редактора на читателя осуществляет-